



ЗА ЛЕНИНСКІЯ КАДРЫ



ОРГАН партбюро, камітэта ЛКСМБ, прафкома, МК і рэктарыята Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

№ 14 (88)

23 кастрычніка 1939 г.

№ 14 (88)

ЛЕПШ КІРАВАЦЬ АГІТАТАРАМІ

Наша краіна з вялікім удзямам рыхтуецца да дня выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных, якія завершаць перабудову ўсіх органаў савецкай улады на аснове Сталінскай Канстытуцыі.

У гэты дзень савецкая інтэлігенцыя разам з усімі працоўнымі вялікага СССР, галасуючы за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных ішчэ раз прадэманструе сваю любоў і адданасць радзіме, партыі, вялікаму Сталіну. лепшыя прадаўнікі народа будуць выбраны дэпутатамі мясцовых Саветаў.

Рыхтуючыся да выбараў, партыйныя, савецкія і камсамольскія арганізацыі нашай краіны разгарнулі шырокую агітацыйна-масавую работу сярод насельніцтва.

На-большэвіцку ўключыліся ў надрыхтоўку да выбараў і арганізацыі нашага Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Каля двухсот камуністаў, камсамольцаў і беспартыйных таварышоў падрыхтаваны для работы ў якасці старшын, сакратараў і членаў выбарчых камісій. 45 студэнтаў і навуковых работнікаў працуюць агітатарамі на выбарчым участку.

лепшыя агітатары — тт. Таўбін, Зябкіна, Бухаронак, Нікалаеў і другія з вялікай любоўю ўмеда нясуць большэвіцкае слова ў масы. Іх паважанне і любоў насельніцтва. Аднак, разам з добрымі прыкладамі агітацыйнай работы, ва ўніверсітэце ў справе арганізацыі ёсць яшчэ многа недахопаў.

Большасць агітатараў, вылучаных для работы на выбарчых участках, зараэ значна большая чым у мінулую выбарчую кампанію. Сярод іх нямала добрых студэнтаў — выдатнікаў вучобы, але агітатары яны маладыя. Няма ў іх вопыту агітацыйнай работы. Ім неабходна штодзённая дапамога. А яе ва ўніверсітэце няма.

За апошні час аслаб кантроль за работай агітатараў, не праводзяцца кансультацыі ў дапамогу ім, што вельмі адбываецца на якасці агітацыйнай работы. Асобныя агітатары тт. Абезгауз, Кланер, Сідаранка, вельмі рэдка праводзяць заняткі з насельніцтвам.

У гэтым годзе сярод студэнтаў першых курсаў ёсць многа таварышоў, якія ўпершыню будуць удзельнічаць у выбарах у Саветы дэпутатаў працоўных. Некаторыя з іх не ведаюць выбарчага закона. А агітацыйная работа сярод студэнтаў у нас зусім не праводзіцца. Вылучаныя для гэтай мэты 24 агітатары не прыступілі да работы. Таму змяшчаемая сёння ў нашай газеце прапанова студэнта I курса філфака тав. Рудзіна аб арганізацыі вывучэння выбарчага закона сярод студэнтаў павінна быць падтрымана грамадскімі арганізацыямі ўніверсітэта. Неабходна хутчэй прыступіць да наладжвання агітацыйнай работы сярод студэнтаў, да вывучэння выбарчага закона.

Агітатары павінны сваю работу арганізаваць так, каб выбарчыкі змястоўна ведалі выбарчы закон, добра разбіраліся ў пытаннях унутранай і знешняй палітыкі.

Вялікі размах агітацыйнай работы гэтага года патрабуе ад партыйнай і камсамольскай арганізацыі ўніверсітэта штодзённага большэвіцкага кантролю і кіравання гэтай пачэснай і складанай работай.

ШЫРЭЙ РАЗМАХ БОЛЬШЭВІЦКАЙ АГІТАЦЫІ

У К А З

Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай ССР

АБ ДНІ ВЫБАРАУ У АБЛАСНЫЯ, РАЁННЫЯ, ГАРАДСКІЯ, РАЁННЫЯ У ГАРАДАХ, СЕЛЬСКІЯ І ПАСЯЛКОВЫЯ СОВЕТЫ ДЭПУТАТАУ ПРАЦОЎНЫХ

1. Пазначыць выбары ў абласныя, раённыя, гарадскія, раённыя ў гарадах, сельскія і пасялковыя Саветы дэпутатаў працоўных БССР на 24 снежня 1939 года.

2. Аб'явіць пачатак выбарчай кампаніі па выбарах у абласныя, раённыя гарадскія, раённыя ў гарадах, сельскія і пасялковыя Саветы дэпутатаў працоўных БССР з 24 кастрычніка 1939 года.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Н. НАТАЛЕВІЧ.

Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Л. ПАПНОУ.

22 кастрычніка 1939 г. г. Мінск.

Вестні аб ходзе галасавання у Народнае (нацыянальнае) сабрание Заходняй Беларусі

БЕЛАСТОН, 22 кастрычніка. На 18 га дзін па Палескай абласці прагаласавала 88 проц. выбаршчынаў, па гораду Брэст-Літоўск—93 проц., па Беларускай абласці—79 проц., па гораду Беластоку—34,5 проц., па гораду Гродна—81 проц.

БЕЛАСТОН, 22 кастрычніка. На 20 гадзін па Беларускай абласці прагаласавала 94 проц. выбаршчынаў, па гораду Брэст-Літоўск — 98 проц. выбаршчынаў, па гораду Беластоку—93,5, па Навагрудскай абласці—98 проц.

Вывучым выбарчы закон

Большасць з нас, студэнтаў першых курсаў ўніверсітэта, упершыню ў гэтым годзе будзе прымаць удзел у выбарах у Саветы дэпутатаў працоўных. Гэта радасны дзень у нашым жыцці. Мы пойдзем да выбарчых урн, каб аддаць свае галасы выбарнікам народа.

Аднак, здзіўляе тое, што сярод студэнтаў ўніверсітэта да гэтага часу не наладжана работа па вывучэнню Палажэння

аб выбарах у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных. Работу гэту неабходна арганізаваць як мага хутчэй па акадэмічных групах і ў інтэрнатах.

Комсамольская арганізацыя павінна наладзіць гэту справу так, каб кожны малады выбаршчык добра ведаў выбарчы закон.

І. РУДЗІН.

Студэнт I-га курса філфака.

Пісьмо з Заходняй Беларусі

Дваццаць дзён разам з агітбрыгадай я правёў у Заходняй Беларусі.

Усюды дзе-б мы ні праяжджалі, нас акружалі людзі, з прагнасцю слухаўшыя расказы аб вялікім Савецкім Саюзе, аб нашым жыцці і рабоце, аб доблеснай Чырвонай Арміі.

У горадзе Маладзечна на працягу 20—30 мінут каля нашай машыны сабралася да паўтары тысячы чалавек і пачакалі ўзнік мітынг. У людзей—радасныя твары. Мы раздалі масу газет і кніг. Насельніцтва прагна чытае нашы савецкія газеты і журналы, яно хоча ведаць праўду аб квітнеючай краіне сацыялізма.

Да мяне пашлоў выкладчык гімназіі і папрасіў кнігу па гісторыі Расіі. Ён гаварыў, што даўно марыў прачытаць кнігу аб партыі большэвікоў; я даў яму «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)». Інтэлігент быў блязма рад гэтаму падарунку.

Вечарам у кінатэатры да пачатку сеанса мы развучвалі з прысутнічаўшымі савецкія песні. Потым прадэманстравалі гукавы кінофільм «Валачаеўскія дні».

У Маладзечна ёсць дзве гімназіі і адзін ліцей. Для гімназістаў мы далі адзін кіносеанс. Да пачатку кіно я расказаў сабраўшымся гімназістам аб жыцці і вучобе нашага савецкага студэнцтва. Яны прагну лавіць кожнае слова і гарача апладыравалі ў часе таварыша Сталіна і партыі большэвікоў, якія забяспечылі савецкай моладзі шчаслівае юнацтва.

Усюды насельніцтва з болам на душы расказвала аб праклятым жыцці ў былой

польскай дзяржаве, аб беспрацоўі і праследваннях за рэвалюцыйную дзейнасць, аб антысемітызме. Я дзярвай яўрэяў-урачоў стаілі пікетчыкі і неданускалі хворых на прыём. Такія-ж пікеты стаілі ля дзярвай яўрэйскіх крам. Ва многіх гарадах на 19—20 верасня рыхтаваліся яўрэіскія нагромы, але зрабіць гэту гнусную справу бандзе польскіх грамі не ўдалося. Доблесная Чырвоная Армія, выконваючы волю свайго народа, 17 верасня падала руку сваім заходнім братам.

У Ашмяннах група гімназістаў, сыякоў багачоў, зацяпілі з намі творчычную дыскусію пра бога. Довадамі з дыялектычнага матэрыялізма мы разбілі іх брэдні.

За час сваёй работы агітбрыгада знаёмілася з выдатнымі людзьмі, былымі падпольшчыкамі, камсамольцамі. Усе яны жорстка праследваліся польскім урадам, па некалькі год прасядзелі ў турмах, але не спынялі сваёй работы. Зараз яны працуюць у часовых упраўленнях, сялянскіх камітэтах, у рабочай гвардыі. Старшыня часовага ўпраўлення Талачанскай воласці працуе Аскар Садоўскі. Ён, са сваім братам Герасімам, за падпольную работу ў кампартыі прасядзелі ў турме 13 месяцаў. Тры годзі правёў у ашчэнках Гродзенскай турмы дваццацігадовы юнак Сцуквецдскі.

Усё іх вызваліла доблесная Чырвоная Армія.

Вызвалены народ будзе сваё шчасце. лепшых сваіх прадстаўнікоў ён пасылае дэпутатамі ў Народнае Сабрание.

П. ЧАРНЯУСКІ,
студэнт IV курса філфака.

Пачэсная работа

Партыйнае бюро ўніверсітэта зацвердзіла мяне агітатарам на былым выбарчым участку. За гэты час я правёў пяць гутарак з насельніцтвам. Усе слухачы майго гуртка акуратна і свечасова прыходзяць на заняткі, уважліва слухаюць гутаркі, вельмі многа пытаюць.

Я пазнаёміў ужо сваіх гурткоўцаў з матэрыяламі IV Унечарговай Сесіі Вярхоўнага Савета Саюза ССР, з выступленнем главы Савецкага Урада тав. Молатава па радыё. Дучы насустрач жаданням хатніх гаспадынь пазнаёміцца з жыццём працоўных Заходняй Беларусі, я прысвяціў некалькі гутарак гісторыі барацьбы беларускага і ўкраінскага народаў за сваё вызваленне.

Два апошніх заняткі былі прысвечаны вывучэнню Палажэння аб выбарах у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных. Асабліва цікава прайшлі апошнія заняткі па тэме: «СССР — краіна пераможнага сацыялізма».

Быць агітатарам — пачэсная работа. Я з вялікім гонарам выконваю гэты абавязак. Выбаршчыкі майго гуртка, усебакова вывучыўшы Палажэнне аб выбарах у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных, усе, як адлі, прыдуць на выбарчы ўчастак і прагаласуюць за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і беспартыйных.

Агітатар Б. ТАУБІН, студэнт III курса гістфака.

ВЫДАТНА ЗАСВОЙЦЬ ПРАДМЕТ

Пачалася лекцыя па асновах марксізма-ленінізма. Лектар тав. Чымбург расказвае аб падзеях 1917 года, аб барацьбе нашай слаўнай большэвіцкай партыі з ворагамі народа. Прыводзіць многа цікавых гістарычных фактаў.

Але ўсё гэта не даходзіць да асобных студэнтаў IV курсаў. Многія выдуць падушкі сабой прыватныя размовы. Адна студэнтка чытае мастацкую літаратуру. Камі і Рубіна Б. (4 курс хімфака), займаючыся неакладам з нямецкай літаратуры, паднялі такі шум, што лектар павінен быў папрасіць іх выйсці з аўдыторыі. Усе гэтыя студэнты—камсамольцы. Здаецца, што яны павінны былі-б з вялікай увагай аднесціся к слуханню лекцыі па асновах марксізма-ленінізма.

Іншы раз тав. Чымбург робіць па некалькі заўваг для навідзнення парадку. Тут-жа сядзяць комсоргі, прафоргі і старасты груп, але яны часта самі парушаюць дысцыпліну. Такія адносіны перашкаджаюць асноўнай масе студэнтаў уважліва слухаць лектара.

У зімовую заліковую сесію мы павінны здаваць экзамэн па асновах марксізма-ленінізма. Між тым частка студэнтаў яшчэ і да гэтага часу не пачала прапрацоўкі літаратуры па гэтаму важнейшаму прадмету. Яны прывыклі рыхтаваць экзамэн у апошнія дні, перад здачай яго. Адсюль і вынікі часта атрымліваліся плачэўныя.

Патрэбна зараз-жа прыступіць да глыбокага і дэталёвага вывучэння літаратуры па асновах марксізма-ленінізма. Гэта забяспечыць выдатнае засваенне прадмета.

СТУДЭНТ.

ВЫДАТНАЙ ВУЧОБАЙ СУСТРЭНЕМ ХХІІ ГАДАВІНУ ОКЦЯБРЯ

Пад знакам соцспарборніцтва

Усе кафедры фізіка-матэматычнага факультэта ўдзельнічаюць у сацыялістычным спарборніцтве на лепшую пастановку вучэбнай, навукова-даследчай і грамадскай работы. 85 проц. усіх навуковых работнікаў заключылі паміж сабой індывідуальныя дагаворы па сацыялістычнаму спарборніцтву. Асноўнымі пунктамі, соцдагавору з'яўляюцца: глыбокае авалодванне большэвізмам, палешанне педагогічнай і навукова-даследчай работы, актыўны ўдзел у грамадскай і абарончай рабоце.

Асноўная маса навуковых работнікаў з часцю выконвае свае абавязальствы. Дацэнты тт. Ламбін і Фёдарав дабіліся добрай пастановкі педагогічнай і даслед-

чай работы. Многа ўвагі ўняраўню навукова-даследчай работы сярод студэнтаў аддае асістэнт тав. Родаў.

Па ініцыятыве дацэнта т. Пелепа ў гэтым годзе разгорнута вялікая работа з настаўнікамі горада Мінска. Ён уцягнуў у гэту работу не толькі работнікаў фізмата, але і астатніх факультэтаў.

Недахопам ў арганізацыі соцспарборніцтва з'яўляецца слабы ўдзел у ім дапаможнага і тэхнічнага персанала.

22 гадавіну Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі прафесарска-выкладчыцкі састаў фізмата, ажыццяўляючы свае дагаворы па соцспарборніцтву, сустракае са значнымі поспехамі.

Л. Ж.

ПАДАРУНАК МАЦЕРЫ-РАДЗІМЕ

36 студэнтаў займаюцца ў гуртку парашутыстаў.

Зараз у сувязі з падрыхтоўкай да кастрычніцкіх свят гуртгоўпы ўзмоцнена вывучаюць матэрыяльную частку парашута, а з 1 лістапада пачнуць прыжкі з самалётаў.

Акуратна наведваюць заняткі і змага-

юцца за набыццё новай ваеннай спецыяльнасці студэнткі ІІ курса гістфака Аня Сверх і Аня Раўкоўкі, студэнты геафака Пыцькоў і Сасноўскі.

К святу ХХІІ гадавіны Кастрычніка ўдзельнікі гуртка абавязаліся здаць залікі і атрымаць значкі парашутыстаў ІІ ст.

— А. ГЛАДКІ.

РЫХТУЕМСЯ ДА СВЯТА

Пры нашым універсітэце ёсць шэсць гурткоў студэнцкай самадзейнасці: харавы, народных танцаў, домравы джаз і духавы аркестр. У іх удзельнічае больш 150 студэнтаў. Зараз гурткі разгарнулі вялікую работу да свята 22 гадавіны Вялікага Кастрычніка. Удзельнікі гуртка народных танцаў рыхтуюць танцы «Бульба», «Крыжачок» і інш. Хоргурток рыхтуе «Песню аб Сталіне» і інш. Добра працуе джаз-гурток, якім кіруе тав. Серабранскі. Ён аддае гэтай рабоце многа ўвагі.

Пры універсітэце ёсць група салістаў,

якой кіруе дацэнт беларускай кансерваторыі тав. Швайко. У гэтай групе займаюцца шэсць лепшых салістаў універсітэта тт. Вавула, Паўлава, Каліноўская і інш.

Рад студэнтаў ужо некалькі год актыўна удзельнічае у студэнцкай самадзейнасці, гэта тт. Маслоўская, Халецкая, Жылінская, Баброўская, Касенцова, Зябіна, Разнава, Закржэўская і інш.

Прадсталяе свята наш універсітэцкі самадзейны калектыў сустрапе добрымі паказчыкамі і пакажа перад студэнтамі свае дасягненні.

Б. САПОЖНИКАУ.

Уключаемс я ў спарборніцтва

Практычнымі справамі адказалі студэнты і навуковыя работнікі нашага універсітэта на заклік главы савецкага ўрада таварыша Молатава — часна і самаадана працаваць на сваіх пастах і гэтым дапамагач слаўнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі ў вызваленні працоўных Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны ад іга панскай Польшчы.

Студэнты гістарычнага факультэта ўзялі на сябе рад практычных абавязальстваў: здаць экзамены ў зівому заліковую сесію на выдатна і добра не менш як 75 проц., падрыхтаваць 60 варашылаўскіх стралкоў І ст., 15 — ВС ІІ ст., два майстры стралковага спорта, 98 кулямётчыкаў. Студэнткі ІІ курса гэтага факультэта Гося Двоскіна, Вера Віткоўская абавязаліся ўсе экзамены здаць на выдатна.

Але не ўсюды спарборніцтвам ахоплены ўсе студэнты. На біялагічным факультэце выключна марудна разгортваецца спарборніцтва па прычыне бяздзейнасці камсамольскай і профсаюзнай арганізацыі. Гэту важнейшую справу тут пусцілі па са-

мацёк. Больш таго, старшыня факультэцкага профбюро тав. Жарыкаў узяў не правільны курс у справе спарборніцтва. «Не можам мы заключыць соцдагаворы на ІV курсе, бо здаем у прадсталячую сесію толькі адзін прадмет», — разважае ён. Няма патрэбы казаваць, што падобныя гнілыя разважальні шкодзяць выдатнаму руху патрыётаў.

Не лепш абстаіць справа з арганізацыяй сацыялістычнага спарборніцтва і на астатніх факультэтах.

Камітэт камсамола і прафком мала цікавіцца разгортваннем сацыялістычнага спарборніцтва. У прафкоме нават не ведаюць, колькі студэнтаў заключыла соцдагаворы.

Мы папярэдадні выдатнай даты — ХХІІ гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. Увесь народ нашай неабсяжнай радзімы рыхтуецца да гэтага радаснага народнага свята. Абавязак кожнага савецкага студэнта, уключыўшыся ў соцспарборніцтва, выдатнымі паказчыкамі ва ўчобе сустраць свята шчаслівага савецкага народа.

М. ІВАНОУ.

НА БРАТНЯЙ ЗЯМЛІ ЎЗЫШЛО СОНЦА

(Пісьмо з Заходняй Беларусі)

Надоўга астанецца ў памяці кожнага з нас, байцоў Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, якія ўдзельнічалі ў вызваленні працоўных Заходняй Беларусі ад польскага іга, векапомная ноч 17 верасня 1939 года.

У 5 гадзін, па загаду камандавання фронту, мы перайшлі дзяржаўную граніцу Слаўныя чырвоныя палкі пабедапоспайшлі на братняй зямлі, так багата палітай крывёю і слязімі працоўных.

Вельмі цяжка перадаць моманты хвалюючых, патрасаючых да глыбіні сэрца сустрач. Як родных, доўга-чаканых гасцей, усюды нас сустракала насельніцтва.

Вось мы прышлі ў мястэчка Раданьковічы. На вуліцы вышла амаль усё насельніцтва. На тварах кожнага іскрылася бязмежная радасць. Ад пчырага сэрца дзякавалі яны Чырвонай Арміі. Савецкаму ўраду, вялікаму савецкаму народу за брацкую дапамогу. Са слязімі на вачах, з нянавісцю раскавалі сяняне мястэчка аб сваім галодным кашмарным жыцці, аб дзікім свавольстве польскіх улад.

— Аднымі толькі розпастайнымі

шграфамі, — раскавае пажылы селянін, — паны выматвалі з нас душу. Пойдзеш у папскі лес — 10 злотых шграфу, знойдуць карову ў лесе — 12 злотых шграфу.

Паўсямесна ў насельніцтва не было солі, карасіны, запалак. Уладальнікі за жыгалак плацілі спеняяльны падатак у размеры 3 злотых з кожнай зажыгалкі. Многія дабывалі агонь з крэмыя.

Шкада глядзець на абяздоленых, разораных братоў. Хлеба ў большасці з іх хапала толькі да поўзімы. Больш прыходзілася галадаць. Усюды я бачыў галодных людзей, жабракоў, бледных знясіленых жанчын і дзяцей. А калі да гэтага дадаць зверскі пацыянальны гнёт, то атрымаецца жудасны малюнак. Да чаго давалі беларускае насельніцтва польскія паны-крывасмокі.

У горадзе Маладзечна прыход чырвоных войск вяртаюцца радасным святкам. Насельніцтва сустракала нас з лозунгамі, савецкімі рэвалюцыяннымі песнямі.

Якія гэта задушэўныя, хвалючыя сустрачы двух братніх народаў, быўшых

НОВАЯ ПЕРАМОГА ФІЗКУЛЬТУРНИКАУ

18 кастрычніка г. г. у трэці раз праходзіў традыцыйны гарадскі крос імені Варашылава.

Ужо два гады універсітэт трымае пераходны прыз Мінскага Дома Чырвонай Арміі за прышынства, заваёваныя на кросах.

Фізікультурны калектыў універсітэта ў адбыўшыся кросе гэтага года прыклаў усе намаганні к таму, каб пакінуць прышынство за універсітэтам. Заліковыя каманды на кросе былі значна паменшаны, што давала менш шансаў на выйгрыш. Выступалі моцныя канкурэнты, як спартыўнае таварыства «Харчавік», за якое выступалі адзін з лепшых бегуноў саюза, Барабанчыкаў.

Усё-ж наша каманда і ў гэтым годзе заняла першае месца. Гэта дало магчымасць замацаваць прыз за універсітэтам назаўсёды, як камандзе, заняўшай першае месца тры разы наград.

Лепшыя бегуны тт. Сцюлькевіч і Сідарэнка занялі першыя месцы ў забегу на 1000 метраў для жанчын і мужчын. Добра выступалі тт. Крышчановіч, заняўшы другое месца на 5000 метраў, Урбановіч — трэцяе месца на 5000 метраў, т. Пыцькоў — трэцяе месца на 1000 метраў, Карпіловіч, Брук і др. Трэба адзначыць добрыя паказчыкі студэнтаў-фізікультурнікаў новага набору тт. Брובהвай, Верыго (гістфак), Чокалінскай і Стальмаховіч (філфак).

БРЫШ, фізорг БДУ.

ПЕРШЫЯ СЕМІНАРЫ

На І курсе гістарычнага факультэта ўжо праведзены два семінары па першым раздзелу «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)». Яны паказалі, што асноўная маса студэнтаў з усёй сур'езнасцю прыступае да вывучэння «Аспюў марксізма-ленінізма». Да занятка большасць таварышоў глыбока распрацавалі першы раздзел падручніка, артыкул Леніна «Три источника и три составных части марксизма», «Коммунистический манифест».

Змястоўна выступілі на семінары тт. Назарова, Платонава, Фрыдланд, што сведчыць аб іх сістэматычнай рабоце.

Але ёсць яшчэ асобныя студэнты, якія не чытаюць нават мінімуму рэкамендуемай літаратуры, не ўдзельнічаюць у рабоце семінара. Гэтыя таварышы не хочуць зразумець, што авалодаць марксізма-ленінізма можна толькі тады, калі будзеш сістэматычна вывучаць «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)» і творы класікаў марксізма-ленінізма.

БЛІНЦОУСКІ.

Студэнт І-га курса гістфака

БЕЗ КІРАУНІЦТВА І ДАПАМОГІ

З 25 верасня я працую агітатарам па былым выбарчым участку, прымацаваным да універсітэта. За гэты час я правёў пяць заняткаў. Насельніцтва вельмі цікавіцца выбарчым законам і нятанымі міжнароднай і ўнутранай абстаноўкі.

Дапамогі ў сваёй рабоце ад грамадскіх арганізацый універсітэта мы, агітатары, за апошні час не адчуваем. Агітатары, якія прыходзіць за кансультацыяй, заўсёды бачаць на дзвярах кабінета замка. Работа агітатараў і якасць яе не правяраецца.

Нядаўна праводзіўся сход выбаршчыкаў. Але і ён не быў падрыхтаваны. Частка агітатараў не забяспечыла яўку выбаршчыкаў, і на сход з'явілася ўсяго каля 20 чалавек.

Да выбараў асталося нямнога часу. Партыінаму і камсамольскаму бюро неабходна зараз жа арганізаваць дапамогу агітатарам у іх рабоце. Неабходна арганізаваць кансультацыі і кантроль за іх рэботай.

НИКАЛАЕУ.

35 год навуковай і педагогічнай дзейнасці праф. В. Н. Перцава

У сучасны момант наш універсітэт рыхтуецца да адзначэння 35-гадовага юбілея навуковай і педагогічнай дзейнасці аднаго з лепшых прадстаўнікоў савецкай інтэлігенцыі доктара гістарычных навук праф. Владзіміра Нікалаевіча Перцава.

Для правядзення юбілея ва ўніверсітэце створана камісія, якая разам з педагогічным інстытутам, і інстытутам гісторыі Акадэміі навук Беларусі, распрацавала канкрэтныя мерапрыемствы.

Владзімір Нікалаевіч Перцаў працуе ў нашым універсітэце з дня яго ўтварэння. Ён заслужана карыстаецца павагай і любоўю студэнтаў і навуковых работнікаў. Многа часу і сіл аддае Владзімір Нікалаевіч педагогічнай рабоце і вырашчванню маладых навукова-выкладчыцкіх кадраў для нашай савецкай вышэйшай школы.

Адзначэнне юбілея—35-гадовай навуковай і педагогічнай дзейнасці—Владзіміра Нікалаевіча студэнты і навуковыя работнікі ўніверсітэта ўспрымаюць як вялікую надзею і жадаюць Владзіміру Нікалаевічу яшчэ доўгі год плодотворнай навуковай і педагогічнай работы на карысць нашай сацыялістычнай радзімы.

Аспірант ПАЛУЙКО.

Восень

Дзікіх качак, гусей караваны
Не бародзяць празрыстай вады.
З высі шлюць жураўлі развітанне;
Ім паціху спяваюць сады.

Нівы жытам засеяны дбайна,
Зарунеўся палетак абшар.
Над палямі, дзе працавалі камбайны,
Паплылі табуны сівых жмар.

Буйны вецер гуляе па пожнях,
Ад вятэрнай да раннай пары.
За рупліваю працу — заможнасць
Восень шчодро калгасу дарыць.

Паўз калтасы, лясы, каля сосен,
Паўз лугі, гарады і палі
Смела крочыць шчаслівая восень
На бязмежнай Савецкай зямлі.

Рыгор ШКРАБ.

Чаму не выходзяць газеты

Прайшло ўжо каля двух месяцаў, як пачаліся заняткі ва ўніверсітэце, а пасценныя газеты амаль не выходзяць. На фізмаце вышаў толькі адзін нумар факультэцкай газеты. На І-ым-жа курсе да гэтуль нават не выбрана рэдакцыя.

Не лепшае становішча і на другіх факультэтах. На хімічным факультэце выпушчаны толькі адзін нумар факультэцкай газеты. На геафаку газеты выпушчаны толькі на ІІ і ІІІ курсах. Але першае месца па бяздзейнасці заняў біяфак, дзе не выпушчана ні факультэцкая, ні курсавыя газеты. На гістфаку выпушчана газета толькі на ІІІ курсе і факультэцкая.

У інтэрнатах насценгазеты зусім не выпускаюцца.

Такое становішча з пасценным друкам тлумачыцца тым, што ні камсамольскія, ні профсаюзнаыя арганізацыі не аддаюць гэтай важнейшай справе ніякай увагі. Партыйнае і камсамольскае бюро павінны прыняць усе меры, каб газеты выходзілі рэгулярна.

Ц. МЕДНІК.